

## Юрка Голуб



...непадлеглых вякам  
іскра здольная съцерці...

## Ад пяшчоты да злосьці

### НАЕЗД НА КРОМАНІ

Зъмяркала. Вяшчуючы збор,  
Паўмесяц вашчыну адкроіў.  
Зусім не дэкор, а дакор  
Закрэсліла Кромань.

І шары нябыт не шалеў  
У шкельцах бінокля.  
На Кромань накінуў шынель  
Туман Налібока.

І загваздкай дуба – насьмерць –  
Заклініла рух паднябесны:  
Каўша сухажыльны асьвер  
Ня рыпаў балесна.

Няўклюдна струну шкуматаў,  
А тая цярпела.  
Вось так і зямля на кітах  
Замучыла цела.

У выхілках полымя – глянь –  
Спакуса зьнікала.  
І хвалі нягучнае здань  
Запала за камень.

На вежы абшарных легенд  
Басяк не галёкаў.  
Паклаў незаплюшчаны ген  
Далонь пад галоўку.

## 2

Загорнуты сну лемантар  
(Хоць бухай з гарматы!)

Паміж кнігазбораў лятаў,  
Ну, рыхтык, граматык.

Абвестка пытала пасъля  
У спосаб каронны:  
Навошта пісак пасылаць  
Бяз сэнсу на Кромань?

.....

На седале сонцу пякло.  
Круціла пясчугу на лядах.  
І падаў на зломе паклон  
Пад колы балады.

**Пад шалямі**

Злуе сабачы брэх:  
Заела жытка злая.  
Вавёрка дзъме арэх.  
Хрумсьціц капустай заяц.

Кастрычніцкі запал  
Пад першым лёдам глухне.  
Празрысты ліст запаў  
Бярэзьніку за вуха.

На зэльвенскі кірмаш  
Габлюе клёпкі бондар:  
Капейчыны нямаш,  
А нос апух, як бонда.

Напеша напрасьцяк  
Туман валочышь стому.  
Падобна, халасьцяк  
Папоўз з чужога дому.

Наперадзе ў брыдзе  
Ня чорт грудзіну клычышь  
І ў Бога ў барадзе  
Съязу за дробязь лічышь!

На Шалях зорак шмат:  
Любую бабу ўразісь!  
Вось чарка. Сала шмат.  
Жыву, ва ўсякім разе.

### **Роспач**

Легенду згубіў атаман.  
Згібелі палацы.  
А згубу нябыт атрымаў,  
І памяць палацьме.

Заплечных даробкаў мастак  
Карэнъне ахайваў.  
Ня ржэ заржавелы мустанг  
З гаючага гаю.

Той літару кінуй на змор  
І раю патрафіў.  
Цяперака бронзай замёр  
У плесьні метафар.

Захутаны ельнік у жаль  
З часоў шараковых:  
Яго апалохаў кінжал...  
Згрымелі падковы.

Смакуе лівер з пірагоў:  
Ад пузы прыгрэўся.

І страціў надзею прыгон  
У лічбах прагрэсу.

Дагледжаны съвет, бы турма,  
Вякамі з ваўкамі.  
І попел у шчопцях трымай,  
Як стораж вулкану.

На помач заве залатар  
З падземнага спрату.  
Няўжо і ягоны ліхтар  
Судзілі на страту?

## РЭЛЬЕФ

Скарынку сонца напалам  
Зламаў заходу бор рукасты.  
Вясёлка мёд не дапіла  
І зацягнула вузел кайстры.

Каўтаў у схове сухавей  
Захраслай глоткай чад кляйны:  
Яго каханку салавей  
Украў на дзёрзкае калена.

Ды непазьбежна – дзесь пад Спас –  
Загадка думкай кіравала,  
Што пакрысе сплываў запас  
Ня толькі, мабыць, карнавала.

Гамонку вабіў перабор:  
Хістаўся звычай незалечны.  
А мост з раструшчаным рабром  
Усьлед за полазам заенчыў.

Сьпіхнула зорку на сумёт  
Гурма суродзічаў на круchy,  
А ёй хацелася самой  
Ляцець і цешыцца бліскучая.

Схіляла ноч спакусны стан  
У кажушку, як барва печы,  
І мела вызнаную з тайн,  
Калі нямка рабіла пеўчым.

### Драматургія ядлоўца

*Дзейныя асобы, або картка пралогу:*  
**Ядовец звычайны (Juniperus communis):**  
 з роду хвойных, з сям'і кіпарысавых.  
 Расыце ў падлесках, а таксама на адкрытых  
 пясчаных месцах, на бедных глебах.  
 Жыве да 800 гадоў і больш.  
 Асобныя прыкметы: вечназялёны,  
 мужны, стойкі.

### Драма

Баёў дыярама. Засоп  
 Пад дротам і потам:  
 За ядлоўцам акоп  
 Выгрызала пяхота.

Не на зылёце сьвінец  
 Драў ядлоўцавы скулы:  
 Не кальчугай зьвінецъ  
 Аб варожяя кулі.

Ён адказны за тыл,  
 Як заложнік за слова.  
 Вунь ядовец застыў.  
 Нібы помнік...

(Заслона.)

### Камедыя

На калючках мароз  
 Назапашвае мосьце.  
 Да ядовец ня рос  
 Ад пяшчоты да злосці.

Пырснуў іскраў фантан  
 Ад зялёнай каметы –  
 Так прыблізна вітаў  
 Ён прыгонных камедый.

Ды й ці мог скамарох  
 Сум атрэсьці з галечы?  
 Ёй ядовец памог  
 Трэскам з велічнай печы.

І абшару жадзён,  
Месяц толькі што ў чвэрці.  
На съянью – не ў загон –  
З печы шаснулі чэрці.

І ядловец матляў  
Іх дзікунскае кодла!  
Вечер так матыля  
Не цягае на модлы.

Падаў вобзем услон:  
Рогат сылізгай з услона!  
А ядловец, як слон,  
Трушчыў чорта!  
(Заслона.)

### **Трагедыя**

Непадлеглых вякам  
Іскра здольная съцерці? –  
Выбухае вулкан  
З ядлаўцовае съмерці.

Божа вольны забраць  
Нескароных у помач.  
Хто апосталам брат –  
Той палае запоўнач.

Міг – яму драбяза:  
Ён старэйши за соймы.  
Узлятае брызант...  
Ападае...  
(Заслона.)

### **Эпілог з успамінаў**

Каб прайсьці праз чысьцец,  
Нібы ў непагадзь лоцман,  
Не часьцей, а чысьцей  
Б'ецца сэрца ядлоўца.

Там зямляк – як стаяк –  
Не ў паўзгібе міністра.

Ён – ядлоўцу сваяк,  
Бо таксама смалісты.

Пецярнёй валявой  
Бразнуў злодзея ў сані!  
Перадаў валавод  
Ён ядлоўцу таксама.

Не пакіне кажух  
Наапашкі завея,  
Дзе ядлоўцавы дух,  
Як зямляк, бранзавее.

Як гарा ды з гарой  
Аб'ядналіся съпейна –  
Так узылеску герой  
Стай героем паэмы.

Пракаўтнуўшы камяк  
Са слा�ўцом не скаромным,  
Не зграбастаць кумпяк  
Вылез з пекла праз комін.

Ён па службе сусек  
Даглядаў адмысловіа:  
Зерне преч не зьнясе –  
Падмятае ядовец.

За загрывак аблай  
Ён съцярушиць ігліцу.  
Эх! Была не была:  
Рызыкуе ня гіцаль!

Не з пазнакай на скон,  
Скон ня съведчыць карысьці,  
Гадаванец пяскоў,  
Пасланец кіпарысаў.

Прагным хрэсту вачам  
Край для схову адловіць:  
Съвежкі ўзмах не зачах –  
Над узгоркам ядовец.

---